

УДК 947.6

## ДА ПЫТАННЯ ГІСТАРЫЯГРАФІІ МЕТАДАЛОГІІ АРХЕАЛАГІЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ БЕЛАРУСІ Ў XIX СТАГОДДЗІ

канд. гіст. навук д.у. дук  
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)

*На падставе вывучэння гістарыяграфіі археалагічнага даследавання Беларусі XIX ст. разгледжана дынаміка развіцця археалагічнай метадалогіі: ад палявой часткі і камеральнай апрацоўкі да стварэння тэарэтычных высноў. Пропануецца вылучэнне асноўных этапаў развіцця метадалогіі археалагічнага даследавання Беларусі ў XIX ст.*

Тэрыторыя Беларусі належыць да рэгіёнаў, якія адносна добра вывучаныя ў археалагічным плане. Не ў малой ступені гэтаму спрыяла назапашванне археалагічных ведаў на працягу некалькіх стагоддзяў.

Станаўленне археалагічнай навукі на Беларусі прайшло доўгі шлях. Новы час (XIX ст.) стаў тым пераломным рубяжом, калі ад першаснага накаплення ведаў паступова адбываўся пераход да іх сістэматyzациі і навуковага асэнсавання. Гэта быў складаны працэс, у выніку якога ад спраб экстэнсіўнага накаплення археалагічнага матэрыялу, фактычна збіральніцтва і калекцыянавання, стала магчымым яго навуковая апрабацыя.

Станаўленне археалагічнай навукі ў XIX ст. можна падзяліць на тры ўмоўныя этапы. Першы этап – ад спраб пачатковага накаплення археалагічных ведаў у пачатку XIX ст. да алкрыція Віленскага музея старажытнасці і дзейнасці Віленскай археалагічнай камісіі (1856 г.). Другі этап – дзейнасць Віленскага музея старажытнасці ў 1864 г. і пасля яго закрыція. Пачатак трэцяга этапа паклаў IX археалагічны з'езд у Вільні (1893 г.). На прыканцы XIX ст. распачынаецца навуковая дзейнасць вядомых даследчыкаў, пачынаючы із беларускай і расейскай археалогіі XIX – пачатку XX ст. (Е.Р. Раманава, У.І. Сіўрова, А.Л. Сіўціна і інш.).

Мэта далзенай работы – выявіцце асноўных этапаў у развіцці метадалогіі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў XIX ст. (у першую чаргу яе налявой і камеральнай часткі), вылучэнне асноўных этапаў і якасных змен у арганізацыі працэса археалагічнага даследавання. З улікам шматгліновасці напрамкаў археалагічнага вывучэння Беларусі (асабліва ў другой палове XIX ст.), за аснову аналіза абраны сінтэзныя працы, якія адлюстроўваюць асноўныя этапы археалагічнага даследавання ад палявой часткі і камеральнай апрацоўкі да стварэння тэарэтычных высноў. Параўнанне метадалогіі навуковай фіксацыі і інтэрпрэтацыі археалагічнага матэрыялу XIX ст. дапасавана да прынцыпаў сучаснай метадалогіі археалагічнага даследавання.

Пропанаваны агляд асноўных напрацовак беларускай гістарыяграфіі не можа прэтэндуваць на вычарпальнасць, паколькі, па-першае, многія працы і напрамкі гістарыяграфічнай спадчыны ўжо з'яўляюцца прадметам асобных выданняў, па-другое, далёка не ўсе напрапоўкі беларускіх даследчыкаў пазамінулага стагоддзя былі апублікаваны (варты ўзгадаць працы Ф. Вярэнкі на Ушаччыне, А.К. Кіркора на Гродзеншчыне, Е.Р. Раманава на Сенненшчыне і інш.).

Зараджэнне цікаўнасці да помнікаў археалогіі на Беларусі ў гістарычных крыніцах фіксуецца з XVI ст. [2, с. 7 – 15]. У пачатку XIX ст. ужо склалася пэўная сістэма ведаў, якая і прадвызначыла далейшыя накірункі развіцця археалогіі. Першыя крокі ў развіцці метадалогіі археалагічнага вывучэння Беларусі ў разгледзеным перыядзе звязаны з імем Ф.Я. Нарбута (1784 – 1864 гг.).

Ф.Я. Нарбут першы зрабіў вызначэнне кургана як месца старажытнага пахавання, вёў раскопкі ў Падняпроўі, пазней – на раздзіме, у Лідскім павете [2, с. 21 – 22]. На сёняшні дзень не высьветленым застаецца колькасць раскапаных Нарбутам курганоў, гэта сама як і лёс археалагічных калекцый. Цікаўнасць Ф.Я. Нарбута да археалагічнай спадчыны Панямонія (у асноўным ён даследаваў курганы паміж Магілёвам і Рагачовам) у пачатку XIX ст. аб'ектуўна яшчэ не магла перарасці ў нешта большае за захапленне першаадкрыццём асобных помнікаў.

Ф.Я. Нарбут апісаў руіны крэпасці на Нёмане каля в. Лыскава, у 1820 г. адкрыў ямнае пахаванне недалёка ад в. Шаўры Лідскага павета [2, с. 22 – 23]. Нягледзячы на абмежаваныя і лавозі наўчныя высновы, фрагментарнасць і бессістэмнасць раскопак, даследчык звярнуў увагу на галоўную акалічнасць: матэрыяльная рэшткі, знайдзеныя ў зямлі, могуць служыць гістарычнай крыніцай. Аднак як карыстання гэтай крынічай у гады жыцця Нарбута было яшчэ далёка. Падобныя пазіцыі ў рэгістрацыі помнікаў археалогіі адлюстраваны ў навуковай спадчыне З. Даленгі-Хадакоўскага [2, с. 41 – 45].

З. Даленга-Хадакоўскі (1784 – 1825 гг.) у 1818 г. першы з беларускіх навукоўцаў атрымаў Грамату (адкрыты ліст) на права правядзення археалагічных раскопак, выдадзеную Віленскім універсітэтам. У працы «Пра славяноўчыну да хрысціянства» (1818 г.) ён падкрэсліў выключнае значэнне помнікаў археалогіі ў вывучэнні побыту і культуры продкаў [7, с. 123]. Ён аддаваў прыярытэт фіксациі звестак пра нерухомыя артэфакты (могільнікі, паселінні, архітэктурныя збудаванні), сабраў лексікон (слоўнік) назваў 7 тысяч урочышчаў, замаляваў сотні помнікаў археалогіі, адзін з першых выкарыстаў метады графічнай фіксациі археалагічных аб'ектаў [7, с. 125]. Праблемы металалогіі наявога археалагічнага даследавання ў працах З. Даленга-Хадакоўскага не пазначаны.

Дзейнасць братоў Тышкевічаў паклала пачатак навуковаму этапу наявога археалагічнага вывучэння Беларусі. Старэйшы з братоў К.П. Тышкевіч (1806 – 1868 гг.) у 1857 г. ірадпрыняў унікальнае вандраванне па рацэ Віліі (682 вярсты), вынікам якога стала публікацыя абагульняючай манаграфіі «Wilija i jej Brzegi» [26]. У гэтай кнізе адлюстраваны вынікі раскопак аўтара, якія ён праводзіў падчас вандравання. Даследаванне не ўтрымлівае падрабязнага апісання працесу раскопак, яны, у асноўным, маюць ілюстратыўны характар да папулярных апавяданняў па гісторыі Вілійшчыны.

У працы «Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszcach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi litewskiej» К.П. Тышкевіч зрабіў класіфікацыю даследаваных помнікаў з іх тапаграфічнымі планамі [2, с. 59]. Ва ўмовах адсутнасці падобнага роду даследаванняў работа К.П. Тышкевіча мела эклектычны характар: у адной класіфікацыі былі змешчаны рознасавыя гарадзішчы, заселенныя неаднароднымі па этнічнаму складу насельніцтвам. Як слухні заўважыў Л.В. Аляксееў, у эпоху жыцця дзейнасці братоў Тышкевічаў ніякага ўяўлення аб культурным пласце яшчэ не існавала і сур'ёзнай спробы раскопак гарадзішчаў яшчэ ніхто не прадпрымаў [2, с. 59].

Даследчык упершыню зварнуў увагу на неабходнасць *навуковага* даследавання курганных могільнікаў. Адначасова з братам, Я.П. Тышкевічам (1814 – 1873), ён у 1833 – 1834 гг. пачаў весні раскопкі курганоў па Лагойшчыне і раскапаў іх «сотні» [2, с. 59]. К.П. Тышкевіч зрабіў фармальную класіфікацыю гэтага тыпу пахавальнянага помніка, з пункту гледжання сучаснай навукі даволі фантастичную. Курганаў ён падзяляў на пяць груп – «асобна размешчаныя», «згрупаваныя», «стараражывыя», «спадарожныя ці пущавыя» [2, с. 59 – 60]. Тым не менш прынцып аб'ектуўнай неабходнасці ўдасканалення методыкі раскопак курганоў упершыню быў сформуляваны менавіта ім. Мэта раскопак, наводле К.П. Тышкевіча, заключаешчя ў тым, каб з лакладнасцю рассекчы культурныя напластаванні, якія павінны трапіць вызначыць пласты, з якіх яны пабудаваны. Ён жа зварнуў увагу на неабходнасць лакладнага выбару месца будучага раскопа. Пры яго вызначэнні неабходна абавірацца на звесткі, атрыманыя ад мясцовага насельніцтва, у прыватнасці, для выясніць пытання аб старажытнасці курганных могільнікаў, што з'яўляецца асноўным прынцыпам правядзення археалагічнай разведкі.

У сярэдзіне XIX ст. аматарскі характар археалагічнага даследавання ўжо не адпавядаў запатрабаванням часу. У выніку няўхільнага павышэння інтэрэса да археалагічных помнікаў (правядзенне памеснымі землеўладальнікамі раскопак), да сярэдзіны XIX ст. быў атрыманы вялікі корпус археалагічных крыніц, аднак лагэтуль не было магчымасці яго належнай класіфікацыі. Людзі, якія займаліся археалагічнымі даследаваннямі і сур'ёзна цікавіліся мінульым свайго краю, начынілі разумець неабходнасць каардынатаў сваіх намаганняў і наступова прыходзілі да высновы аб дзяржаўным пачатку ў гэтай справе.

Першыя крокі ў гэтым накірунку былі зроблены братамі Тышкевічамі, якія зварнулі ўвагу на неабходнасць *навуковага* вывучэння не толькі курганных пахаванняў, але і паселішчаў. У сярэдзіне XIX ст. спробы навуковай класіфікацыі археалагічных артэфактаў яшчэ не маглі быць пасяляховымі па аб'ектуўнай прычыне: станаўленне археалогіі як навукі яшчэ толькі пачыналася, і вялікую ролю ў гэтым працэсе адыграла адкрыццё Віленскага музея старажытнасцяў і Віленскай археалагічнай камісіі пры музее.

На меркаванні Л.В. Аляксееева, Я.П. Тышкевіч – першы з братоў, хто заклаў асновы сучаснай беларускай навуковай археалогіі [2, с. 61]. Праца жыцця Я.П. Тышкевіча – гэта стварэнне Віленскага музея старажытнасцяў і археалагічнай камісіі пры ім.

Праект гэтых устаноў быў распрацаваны ў 1851 г. Аляксандр II запцвердзіў «Палажэнне аб музее старажытнасцяў... у Вільні» 29 красавіка 1855 г. [19, с. 7]. Справа адкрыцця Віленскага музея старажытнасцяў для айчыннай археалогіі можа быць параўнана па значнасці з адкрыццём Брытанскага музея для сусветнай археалогіі. Віленскі музей старажытнасцяў аўданаў зацікаўленых у развіціі айчыннай археалогіі людзей, спрыяў спалучэнню намаганняў усіх аматараў даўніны (уласна гісторыкаў і тых, хто цікавіўся выкаленёвымі старажытнасцямі). Галоўная заслуга Я.П. Тышкевіча – гэта стварэнне паставіць дзеяйнічаючай археалагічнай камісіі пры музее.

Такім чынам, 29 красавіка 1855 г. быў заснаваны, а 1 снежня 1856 г. быў адчынены ў будынку Віленскага універсітэта Віленскі музей старажытнасцяў. Музей і створаная пры ім Віленская археалагіч-

ная камісія з'яўляліся першымі навуковымі ўстановамі не толькі па каардынацыі намаганняў іншатлікіх калекцыянеру і збіральніку дауніны, але і дзейснай арганізацый дзяржаўнага ўзроўню, якая забяспечвала кантроль над археалагічнай справай у паўночна-заходнім краі. Для разуменія значэння дзеянасці Віленскага музея старажытнасці ў Віленскай археалагічнай камісіі неабходна звярнуцца да праекта палажэння ў аднаведных устаноў.

Паводле Палажэння, стварэнне Віленскага музея ставіла мэтай «влияние мер правительстваенных на сохранение всех сих предметов<sup>1</sup> под руководством людей учёных и любознательных» [19, с. 2]. У лік сапраўдных членаў і супрацоўнікаў прымаліся мясцовыя ўладальнікі і ўвогуле людзі, якія маглі б садзейнічаць навуковым мэтом музея і камісіі матэрыяльным і грашовымі сродкамі [19, с. 3]. Усяго было абрана 15 сапраўдных членаў, якія набылі вядомасць вучонымі працамі па гісторыі, археалогіі і стацтыстыцы паўночна-заходніга краю, 9 членаў-супрацоўнікаў па частцы археалогіі і этнографіі, 18 членаў-благатварыцеляў. Усяго 51 чалавек пацверджаны ў званнях сапраўдных членаў упраўляющим Віленскай вучэбнай акругай, віленскім, гродненскім, мінскім і ковенскім генерал-губернатарам Т.Г. Бібіковым і ўзнагароджаны дыпломамі.

Калекцыя, сабраная ў музее, налічвала не толькі ўласна археалагічныя артэфакты. У музей быў пе-рададзены калекцыі Я.П. і К.Н. Тышкевічаў, У. Сыракомлі, А.К. Кіркора, Т.У. Нарбута, М.І. Балінскага, Ф.К. Багушэвіча, І.Р. Кулакоўскага, К.А. Буйнішкага, А.А. Плятара і інш. [19, с. 3]. У музее было сабрана:

1) 3000 тамоў, прысвеченых старажытнасцям, гісторыі і бібліографії, і 7000 тамоў, прывезеных са скасаваных уніяцкіх манастыроў мясцовых губерній;

2) калекцыя манет і медаляў, якая налічвала 3000 экзэмпляраў;

3) гравюру, політыпажаў, геаграфічных карт і атласаў, меліх гравіраваных дошак, колькасцю больш 1000 экзэмпляраў;

4) адзяленне бюстаў, карцін і партрэтаў;

5) сабранне розных дыпломаў, старажытных рукапісаў, аўтографаў усіх караляўваних асоб у Візіткім княстве Літоўскім ад Аліксандра (1492 г.) і амаль усіх больш вядомых асобаў у мясцовым краі. Асаблівую цікавасць уяўлялі пячаткі з гербамі амаль усіх шляхецкіх родаў краю, пячаткі розных гародоў, манастыроў, прыходаў і г.д. Уласна археалагічная калекцыя налічвала больш 2000 прадметаў. З іх некалькі язычніцкіх індулоў, слязніцы, тытуніцы, урны, розныя металічныя ўпрыгожанні старажытных славян і літоўцаў з курганных пахаванняў. Каменныя ядры з Віленскага Стара-Трокскага і Мінска-а замка, каля 500 каменых молатаў мясцовых і каля 100 скандынаўскіх, прывезеных графам Гышкевічам са Швецыі «для параўнання», вясны рыштунак, зброя наступальная і абарончая і інш. [19, с. 6–7].

Пералік калекцыі дазваляе сцвярджаць, што прыярытэтнымі накірункамі з'яўлялася не толькі зборанне ўласна літоўскіх і беларускіх старажытнасцяў, але і старажытнасцяў суседніх земляў – традыцыя, якая цалкам упісваецца ў сусветную практику.

Асаблівую цікавасць прадстаўляе праграма дзеянасці Віленскай археалагічнай камісіі. У станаўленні справы захавання і аховы археалагічнай спадчыны найбольш значнымі ўяўляюцца наступныя асноўныя напрамкі дзеянасці камісіі:

1) прыняцце мераў па ахове помнікаў падводнай археалогіі (11 пункт праграмы). На прыкладзе рэк Віліі і Нёмана падкрэслівалася, што донныя адклады гэтых вадаўмаў утрымліваюць мноства язычніцкіх прадметаў. Камісія мусіць прыняць меры па ахове гэтых рэчаў пры мяркуемай ачыстцы руслу рэк [19, с. 15].

Фактычна 11 пункт праграмы дзеянасці Віленскай археалагічнай камісіі з'яўляецца першым нарматыўным дакументам па ахове падводных помнікаў археалогіі на тэрыторыі Беларусі. Спрабу ўзяць пад дзяржаўную ахову помнікі археалогіі нельга лічыць выключна дэкларацыйнай, паколькі алім з пачасных сапраўдных членаў Віленскай археалагічнай камісіі абраны віленскі, гродзенскі і ковенскі генерал-губернатар У.І. Назімаў [19, с. 50].

2) пункт 12 прадугледжваў збор і сістэматyzацию археалагічных матэрыялаў паўночна-заходняга краю для складання слоўніка ўсіх археалагічных помнікаў [19, с. 15].

Асаблівую ўвагу камісія надавала аналізу тэндэнцый развіцця археалогіі ў іншых краінах (варта ўзгадаць даклад А.К. Кіркора «Значение и успехи археологии в наше время», прысвячаны аналізу стану вывучэння помнікаў археалогіі ў Еўропе, Амерыцы, Расіі, Літве і Беларусі) [9].

У 1865 г. дзеянасць Віленскага музея старажытнасці і археалагічнай камісіі пры ім была спынена, а калекцыі падвергнуты «рэвізіі». Пазней у значна рэканструяваным выглядзе музей праіснаваў да першай сусветнай вайны.

<sup>1</sup> Старажытных кніг, актаў, рукапісаў, манет, медаляў, зброі, надпісаў і здымкаў з іх па гісторыі паўночна-заходняга краю – аўт.

Разгром Віленскага музея старажытнасці ў не спыніў навуковай цікаўнасці да помнікаў археалогіі. Напраноўкі гісторыяграфіі археалагічнага вывучэння Беларусі другой трэці XIX ст. зрабілі магчымым дадзеншае развіціе археалогіі на якасна вышэйшым узроўні, дзякуючы асобам К.А. Гаворскага, А.К. Кіркору, А.М. Семяноўскага і інш.

Дзейнасць Віленскага музея аб'яднала шмат цікавых людзей, сярод якіх асаблівай увагі заслугоўвае творчая спадчына А.К. Кіркора (1818 – 1886). Даследчык пакінуў шмат прац па геаграфіі, этнографіі, гісторыі Беларусі, не менш значная даследаванні належала яму як археолагу. З пункту гледжання развіція метадалогіі археалагічнага даследавання. А.К. Кіркор упершыню на Беларусі прымяніў больш прагрэсіўную методыку раскопак курганоў траншэмі крыж-накрыж (у адрозненні ад традыцыйнай для XIX ст. тэхнікі ракопак калодзежам). Насып пры раскопках траншэмі крыж-накрыж ускрываўся амаль цалкам і спрыяў больш дэталёваму даследаванню кургана. Насыпа з магчымасцю фіксацыі профіля раскопа. Безумоўную цікавасць уяўляюць погляды вучонага на прызначэнне гаралішчаў, ён уводзіць падзел на трох груп – месцы пасялення, сковішчы, свяшлішчы. На жаль, да нашых дзён не захаваліся палявыя дзённікі ракопак курганоў, паколькі сапраўдная колькасць раскапаных А.К. Кіркорам курганоў у Ашмянскім, Барысаўскім, Вілейскім, Віленскім, Лідскім, Мінскім, Навагрудскім, Свянцянскім, Трокскіх і іншых паветах больш за тысячу [8, с. 326].

У методыцы датавання курганоў А.К. Кіркор звярнуў увагу на час распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях. Такім чынам, ён даводзіць думку, што XI ст. (адпраўная кропка распаўсюджвання хрысціянства паводле Кіркора) праводзіць падзел паміж язычніцкім і хрысціянскім курганнымі насыпамі [7, с. 56]. Аднак да комплекснага выкарыстання нумізматычных, сфрагістычных і іншага корнуса археалагічных крыніц як надзеянаага храналагічнага індыкатара А.К. Кіркор яшчэ не звяртаўся.

Даволі шматлікай з'яўліеніць творчая спадчына К.А. Гаворскага (1821 – 1871). Уласна палявым археалагічным даследаванні К.А. Гаворскага зводзіцца да ўдзелу ў раскопках дзесяці курганоў у ваколіцах Полацка. Яго сціслая публікацыя вынікаў раскопак курганоў уяўляе безумоўную цікавасць, з гледжання метадыкі апісання [5]. Фактычна К.А. Гаворскі з'яўліеніца першым з айчынных даследчыкаў, хто звярнуў увагу на тэхніку будаўніцтва і этапы ўзвядзення кургана. У распрацоўцы методыкі палявога археалагічнага даследавання Гаворскі прыйшоў да неабходнасці вызначэння і фіксацыі:

- 1) памераў кургана. насыпу і колькасці пахаваных;
- 2) асаблівасцяў размяшчэння рэшткаў пахавання (крэмаций) у насыпу ці на гарызонце;
- 3) інвентара пахаванняў (рэшткі рытуальнага посуду);
- 4) рэканструкцыі пахавальнага абраду (засыпанне рэшткаў трупаста. ёння ненасредна на месцы кремацыі).

Такім чынам, К.А. Гаворскі наблізіўся да выключна археалагічных абавязкоўненняў у апісанні вынікаў раскопак. Не вядома ці была праведзена графічная фіксацыя працэсу раскопак. Прынамсі, звестак аб ёй у працах аўтара не сустракаецца.

Заслугоўвае ўвагу гісторыка-архітэктурнае даследаванне Барыса Глебскага манастыра ў Полацку. Акрамя цікавайшых гісторычных звестак з манастырскага архіва, Гаворскі прыводзіц падзееныя аб намерах піяніфы і сістэме муроўкі манастырскіх збудаванняў [2, с. 92]. Гэтую тэму ў вывучэнні полацкага манументальнага дойлідства ў другой палове XIX ст. развіў у сваёй працы А.М. Паўлінаў, які зрабіў першыя аблеры полацкіх і Віцебскіх цэркваў: Полацкай Спаса-Ефрасіннеўскай, храмаў Бельчыцкага манастыра (асаблівая ўвага ім надавалася Вялікаму сабору), Сафійскага сабора, Віцебскай Благавешчанскай царквы [13]. Асабліва важным прадстаўляющаю назіранне навукоўца ён падабенстве Спаса-Ефрасіннеўскай царквы з Віцебскай Благавешчанскай царквой. Як трапна заўважае Л.В. Аляксеев, «после А.М. Павлінова исследование древней архитектуры Полоцкой земли стало на научные рельсы» [2, с. 137].

Асаблівае месца ў гісторыі айчынной археалогіі належыць А.М. Семяноўскаму (1821 – 1893). Варта адзначыць, што А.М. Семяноўскі асабіста раскопкамі не займаўся, але сачыў за даследаваннямі беларускіх археолагаў. Шэраг навуковых прац прысвяціў помнікам Беларусі. Апісаў Барысавы камяні, Віцебскую Благавешчанскую царкву, Полацкі Сафійскі сабор, Вялікі сабор у Бельчыцах. Вывучаў старажытныя помнікі археалагічныя знаходкі, крыж Ефрасінні Полацкай і інш. Сабраў звесткі пра 30 замкаў і замчышчаў Віцебшчыны, вёў улік помнікаў па кожнаму павету Віцебскай губерні і фіксаў іх на археалагічнай карце. Археалагічныя аўкты падзяліў на шэраг груп прызначэння.

У 1890 годзе А.М. Семяноўскі перавыдае сваю манаграфію «Памятники старины Віцебской губернии» (1867) [21] у сінтэзной працы «Белорусские древности» [22]. Даследчык прымеркаваў выхад «Беларускіх старажытнасцяў» да IX археалагічнага з’езда ў Вільні. Аднак кніга не была прынята сучаснікамі, бо на зместу гэтага была тая ж кніга 1867 г., і нягледзячы на датаўненні, даследчыцкі ўзровень выдання застаўся ранейшым [2, с. 99].

У працах А.М. Семяントоўскага падаюцца звесткі аб 1200 раскопаных курганах Віцебскай губерні [21, 22]. Схема апісання асобных курганоў больш падобная на этнографічныя замалёўкі, чым на археалагічнае даследаванне. Уласна археалагічнае апісанне зводзіцца да наступнай схемы:

1. Пазначэнне ўдзельнікаў экспедыцыі.

Надасцца ў форме апавядання, без дакладнага пазначэння, напрыклад: «7.07.1884 я (А.М. Семяントоўскі - ёўм.) і мой сосед при участні некаторых любитељей старадавніх памятнікаў произвёл раскопку одного из некаторых в середине группы лежачих курганов, находящегося близ него вала, и наконец докончили раскопку одиночного кургана на земле В.А. Дзедзеля, на пути в имение Устье» [22, с. 20].

2. Пазначэнне зиешняга выгляду кургана (памеры, форма).

Гэта важная частка наявога археалагічнага даследавання ў працы А.М. Семяントоўскага адзначае даволі ўмоўна (схема «вялікі малы», «круглы падоўжаны», «востраканечны» [22, с. 15 – 20]), а часам ўвогуле адсутнічае.

3. Фіксацыя этнографічнага матэрыялу.

Неабходная ўмова правядзення археалагічных разведак, аднак у А.М. Семяントоўскага падаецца без крытыкі, уся інфармацыя ўспрымаецца на веру. Напрыклад, народныя павер'і пра скарбы ў магілах напрямую пераносіцца ў наўуковае выданне («слиток серебра с головкою капусты», пра знаходкі ў курганах срэбраных талерак і лыжак: «можна думать, что рассказы эти не лишены основания») [22, с. 3, 5]. Некрытычнае стаўленне да народных паданняў прыводзіла да істотных памылак у вызначэнні археалагічных помнікаў. У працы А.М. Семяントоўскага часта блытаюцца звесткі пра гарадзішчы і курганы (гарадзішча ва ўрочышчы Кабыліца сучаснага Гарадоцкага раёна пазначаецца як курган, са слоў мясцовых жыхароў) [22, с. 5].

4. Апісанне стратыграфіі помнікаў.

У нераважнай большасці вынадкаў адсутнічае, ці падаецца даволі ўмоўна. Напрыклад, у кургане ля вёскі Вусце, паводле А.М. Семяントоўскага, знайдзены два гарніцы на глыбіні паўтаршына ад паверхні, дробныя наўспарахнеўшыя косткі, сярод якіх дзве чалавечыя каленныя чашачкі [22, с. 20].

5. Улік і апісанне знаходак.

Прыведзена графічныя выявы асобных рэчаў, іх апісанне зроблена без атрыбутыкі і храналагічнай прывязкі [22, с. 15]. Аднак у «Беларускіх старажытнасцях» шырока прымяняецца парадаўнавучы метод для выясніцьлення этнічнасці: індывідатаў рэчаў з этнографічным матэрыялам XIX ст., што дае станоўчыя вынікі. Напрыклад, А.М. Семяントоўскім дакладна вызначана этнічная прыналежнасць балцкіх палковападобных спражак [22, мал. I – 3].

Ва ўмовах адсутнасці распрацаванай перыядызацыі каменнага, бронзавага і жалезнага векоў, безумоўную важкасць мае публікацыя амаль аднайчасова з М.Ф. Кусніцкім тыпалогіі рэчаў з курганных могілкійкаў Лепельскага павета з вызначэннем іх першаснай храналагічнай атрыбутыкі. А.М. Семяントоўскі першы айчынны даследчык, які прымяніў метад датавання па комплексу датуючых знаходак з курганоў XVI ст. Нынінскай воласці Лепельскага павета. У нахавальнym інвентары гэтых курганоў адзначаны знаходкі манет Жыгімонта Аўгуста 1569 г. [22, с. 28].

Скарбашукальніцтва ў XIX ст. стала з'явай масавай, на што не мог не звярнуць увагу А.М. Семяントоўскі і іншыя даследчыкі: «з 19 курганоў ля вёскі Свірыдаўка, – адзначае Семяントоўскі, – 7 цэльых, 12 раскопана скарбашукальнікамі» [22, с. 28].

Цікавыя занатоўкі аб разбурэнні курганоў скарбашукальнікамі прыводзіць Ф.В. Пакроўскі (1855 – 1893). Так, падчас даследаванняў браслаўскіх курганоў экспедыцыяй Пакроўскага сустрэты нехта Далецкі са шчупам у руках. Па словах мясцовых сялян, гэты чалавек быў апантаны скарбашукальніцтвам і сапсаваў у ваколіцах Браслава пімат курганоў [18, с. 176 – 180].

У цэлым творы А.М. Семяントоўскага і зараз маюць практычнае значэнне – яны даволі інфармаваныя ў апісанні асобных археалагічных помнікаў. Аднак некрытычнае стаўленне да народных паданняў і з улікам той акаличнасці, што многія помнікі з часоў жыцця дзеяйнасці Семяントоўскага праста перасталі існаваць, зараз не заўсёды ўдаєща скласці карціну аб'ектуна існаваніяй рэальнасці.

Багатую археалагічную спадчыну вядомага беларускага гісторыка Г.Х. Татура (1846 – 1907) шчека аднесці да якой-небудзь школы ці напрамка. Асноўная праца Г.Х. Татура «Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и ея археологическое значение» створана на вялікай кропінкаўшчыне базе [23]. Г.Х. Татур – адзін з буйнейшых паліевых археолагаў Беларусі XIX ст. «Нарысы» Г.Х. Татура створаны на падставе вывучэння вялікай колькасці курганных насыпей. Археалагічныя помнікі ў «Нарысе» сістэматызаваны і прадстаўлены ў наступных групах:

- 1) землянныя насыпи;
- 2) каменныя помнікі;
- 3) помнікі з надпісамі і выявамі;
- 4) помнікі без надпісаў і выяў;

- 5) каменныя прылады працы;
- 6) помнікі з металаў;
- 7) падводныя свайныя пабудовы;
- 8) дарогі, плаціны, масты і інш. [23].

У рабоче апісваючы гарадзішчы, аднак без якой-небудзь прывязкі да этнасу насельнікаў, адсутнічае вызначэнне часу існавання. Добра падаюча апісанне знешніх прыкмет помнікаў, наяўнасць валоў, ірвоў і інш. Спраба класіфікацыі курганоў, хая і прадстаўляе цікавасць, з'яўляючыся даволі наўнай. Курганы Г.Х. Татур падзяляе на памятныя (кенатафы), ваенныя (з пахаваннямі загінуўших воінаў падчас бітвы), трунавыя (з рознымі пахаваннямі ў пабудовах) [23, с. 24 – 27]. Практычнае значэнне твора Г.Х. Татура на сённяшні дзень мінімальная, паколькі аўтарская інтэрпрэтацыя безумоўна дамінуе над навуковай фіксацыяй.

Вызначэнню гістарычнай ролі археалагічных помнікаў узделена асаблівая ўвага ў творчай спадчыне Ф.В. Пакроўскага. Таленавіты арганізатор Ф.В. Пакроўскі склаў археалагічныя карты Гродзенскай, Віленскай і Ковенскай губерняў [14, 15, 16], дакладнасць прыведзеных звестак неаднаразова пашыржалася [2, с. 153]. Эты факт прадстаўляе асабліва важным, улічваючы знішчэнне многіх помнікаў археалогіі ў ХХ ст. Ф.В. Пакроўскі прымоў актыўны ўдзел у работе IX археалагічнага з’езда ў Вільні.

Фактычна працы Ф.В. Пакроўскага ўтрымліваюць першае навуковае апісанне як самога працэсу раскопак, гэтак і яго вынікаў [17, 18]. Заслугоўвае ўвагі парадаўнай аналіз сучаснай структуры публікацыі асноўных этапаў раскопак са структурай Ф.В. Пакроўскага. Аналіз праведзены на падставе апісання раскопак курганоў Дзісенскага павета, паводле працы Ф.В. Пакроўскага «Курганы на граничне современной Литвы и Белоруссии» [18, с. 166 – 167]. Праца змяшчае:

- 1) дакладнае вызначэнне фізічных межаў даследуемага раёна паміж Дзісной і Заходнім Дзвінам;
- 2) пакалізацыю мяжы паміж двума рознымі курганнымі тыпамі пахаванняў;
- 3) пазначэнне аб’ёму даследаванняў (колькасць раскопаных курганоў).

Схема апісання створана па прынцыпу: «Курган № 1 (Загорская группа – аўт.) у акружнасці складае 32 штагі. Папярэчнік (інраз верх) 4 сажані. Вышыня над узроўнем глебы 1 аршин 10 вяршын. Каля кургана, пры яго існаванні, пяць трохкутных ям на прыблізна аднолькавай адно ад адной адлегласці. У цэнтре кургана – пласт белага пяску і на ім заметны вугальны пласт. Такі ж вугальны пласт заўважаны насярэдзіне насыпу кургана. Глеба насыпу – аднародны з суседнімі глебамі жоўтымі пясоком» [18, с. 167].

Пры ўсім схематызме апісання нельга не звярнуць увагу на зацікаўленасць археолага падвойной часткай даследавання. У Пакроўскага эта раскопак ужо далёка не пошук рэчаў, а складаны працэ занатавання далзеных аб прыналежнасці помніка, яго пабудовы, комплексныя характеристар атрыманні інфармацыі. Нельга не заўважыць, што ў дадзеным выпадку археолага не столькі цікавіць пытанне прысутнасці ў кургане рэчаў, колькі канструкцыя самага помніка і яго навуковая фіксацыя (з улікам магчымасцяў археалагічнай навукі канца XIX ст.).

Стратыграфія помнікаў абавязкова назначаецца, хая часам апісанне не назнаўчана схематызму. Адсутнічаюць графічныя планы і карты прывязкі курганных групп. Няма ў працы і стратыграфічных прарысовак. Апісанне рэшткаў крэмациі – схематычнае.

Апісанне знайдзеных речак з курганоў – выключнае вярбальнае, адсутнічаюць графічныя малюнкі артфактаў. Зроблена фотафіксацыя асобных вырабаў, аднак без маштабу. Тым не менш у цэлым апісанне речавых комплексаў можна лічыць даволі падрабязным. Аўтар прыводзіц звесткі аб знешнім выглядзе, памерах, форме і матэрыялу, з якога зроблены той ці іншы артфакт. На жаль, такая мадэль апісання не насяе амаль ніякай інфармацыйнай нагрузкі ў апісанні, напрыклад, керамікі – аднаго з галоўных этнічных адрознінных індывідуалізацій. Інфармацыя аб далейшым лёссе артфактаў адсутнічае.

Апісанне кожнай з курганных групп дапаўняе высновамі, гэта значыць аўтарская інтэрпрэтацыя не папярэднічае навуковай фіксацыі. У высновах, як правіла, добра ілюструе комплекс рэчаў з кургана, кожны комплекс апісваецца асобна. Такі падыход мае безумоўную важкасць для выявлення этнічнай атрыбутыкі помнікаў, іх храналогіі. Аднак так далёка высновы аўтара яшчэ не прасунуліся, вызначэнне этнічнай прыналежнасці помнікаў – справа археолагаў першай паловы XX ст.

У гэтай сувязі важкім прадстаўляючыя высновы Ф.В. Пакроўскага па выніках вывучэння загорскіх курганоў: «Гочных хронологических данных ни одним из раскопанных курганов не было представлено. Нет также достаточных оснований и для аналогического определения времени происхождения могильника: добытые раскопкою предметы и немногочисленны, и по своей форме настолько стереотипны, что могут находить аналогичные для себя предметы на протяжении многих веков железного периода... Не подлежит сомнению только один факт, что Загорские курганы бесспорно дохристианских времен своей местности... не позднее XI в.» [18, с. 175 – 176].

Прапанаваная схема апісання раскопак курганных груп стала прыярытэтай падчас працы IX археалагічнага з'езда ў Вільні. Аналагічная схема прадстаўлена ў работах М.В. Фурсава [25], У.З. Завітневіча [6]. М.В. Фурсаў нават насыпрае вышэйназначаную схему. У яго работе інфармацыя аб раскопках курганоў у Магілёўскай губерні структуравана наступным чынам:

- 1) прапануешца інфармацыя аб арганізатарах і кіраўніках экспедыцыі (Фурсаў. Чалоўскі) [25, с. 236];
- 2) назначана метадалогія (паводле Інструкцыі Д.Я. Самаквасава для I Арграналагічнага з'езда ў Маскве, 1878 г.);
- 3) дзённік раскопак Фурсава надрукаваны ў 1892 г. і перадзены ў Імператарскае Археалагічнае Таварыства (Масква), археалагічным таварыствам пры универсітэтах і членам IX археалагічнага з'езда ў Вільні. Далзеняя, якія змяшчае дзённік, датычна:

- форм і склада курганных насыпаў;
- тып пахаванняў;
- прадметаў з хатняга побыту, упрыгожанняў і прылад працы.

Асноўная навуковая дзеянасць буйнейшага паліявога археолага Е.Р. Раманаў (1855 – 1922) прыходзіла на пачатак XX ст., тым не менш творчая пазіцыя вучонага складалася менавіта напрыканцы XIX ст. Адно з найбольш выдатных яго адкрыццяў – Люцынскі могільнік тагачаснай Віцебскай губерні. У справе вывучэння беларускіх помнікаў археалогіі Е.Р. Раманаў вызначыўся таксама адкрыццём Барысавага каменя (помнік эніграфікі XII ст.), даследаваў археалагічныя помнікі Надніпроўя і Насожжа. Удзельнічаў у адкрыцці IX археалагічнага з'езда ў Вільні.

Першыя ў гісторыі Беларусі экстраўнія выратавальныя раскопкі былі праведзены Е.Р. Раманавым на Люцынскім могільніку. Неабходна падкрэсліць, што практика выратавальных раскопак, якая заканадаўча аформлена ў пачатку XX ст., на той час у Расійскай Імперыі была з'явай не вядомай. Е.Р. Раманаву па праву належыць заслуга на выратаванне унікальнага помніка археалогіі. Грунтавыя пахаванні (з якіх складаецца Люцынскі могільнік), у адрозненні ад курганоў, не маюць зменшых прыкмет, таму традыцыйная методыка пошуку і раскопак з частковым раскрыццём культурнага пласту ў дадзеным выпадку ўжо не спрацоўвала. Сутнасць методыкі раскопак, якая была прыменена Е.Р. Раманавым падчас даследавання Люцынскага могільніка, па сутнасці мала чым адрознівалася ад сучаснай:

- спачатку ажыццяўлялася здымка з наверхніх глебы «на штыку», паласой вырынёй прыблізна ў аршын. Наступны этап – гэта зачистка глебы для выкрыція пахаванняў. Пры адсутнасці сляду пахавання (плімы, золіных прыластак і г.д.) глеба дадаткова здымалася яшчэ на адзін – два штыкі. Адпрацаваная глеба пераносілася «на перавал», гэта значыць на месца былога раскопу;

- падчас раскопак праведзена апісанне стратыграфіі Люцынскага могільніка (урочышча Камарова гары), аднак даволі схематычна: «верхні пласт заключаў у сабе пясок з глінай, а піжні – чистую, шчыльную гліну, у ёй і знаходзіліся пахаванні» [11, с. 3];

- Е.Р. Раманаў вёў палівы дзёпнік, які саставлены на прынцыпу вярбальнага апісання: а) падажэння касцяка і глыбіні яго залягания; б) арыентацыі па баках свету; в) асобных рэчах [11, дадзатак, с. 1 – 36].

- матэрыялы экспедыцыі Е.Р. Раманаў і У.І. Сізова былі перададзены ў Імператарскі Эрмітаж, находкі Раманаў – ў Віленскі музей (Раскоп – II) і Маскоўскі гістарычны музей (Раскоп – III). У Маскоўскім гістарычным музее былі перададзены таксама знаходкі Сізова. Такім чынам, матэрыялы унікальнага грунтоўнага могільніка апынуліся ў трох розных установах, што, натуральна, не спрыяла захаванасці калекцыі;

- памеры могільніка высвежлены экспедыцыяй У.І. Сізова па замове Імператарскага гістарычнага музея. Раманавым было ўскрыта 293 пахавання (ускрытая плоць – 812 квадратных сажняў), Сізовым – 45.

Е.Р. Раманаў падкрэсліваў, што публікацыя дзёпнікаў раскопак праводзілася без інтэрпрэтацыі этичнага, тыпалагічнага, храналагічнага і іншага пахоложання саміх рэчаў, што (чыніў даследчык) зусім іншая задача [11, с. 4]. Гэта думка Раманаў з'яўлялася прагрэсіўнай для свайго часу. Ён жа вызначыў падзяленне датаванне Люцынскага могільніка X – XI стст. і этичнную прыналежнасць да племені ліваў [11, с. 4]. Праца і сёння не страціла навуковай вартасці па прычыне ілюстратыўнасці, доказнасці высноў і падраўнінага апісання пахавальных комплексаў.

Матэрыялы У.І. Сізова «Справаўдчы археалагічныя раскопкі на Камаровай гары поблізу Люцына», зменшаны разам з матэрыяламі Е.Р. Раманаў, маюць выпяці публікацыі і ўтрымліваюць элемент аўтарскай інтэрпрэтацыі [11]. Справаўдчы суправаджаеца пералікам прадметаў, знайдзеных на Люцынскім могільніку, аднак у ёй бракуе апісання саміх прадметаў.

Пры непасрэднім кіраўніцтве Е.Р. Раманаў былі даследаваны археалагічныя помнікі ў Сліцах, Вяды, Лукомлі, Закур’і, Чэрцах Сенненскага павета, аднак поўнай публікацыі іх не адбылося [1, с. 289 – 291]. Зборнік матэрыялаў да IX археалагічнага з'езда прадугледжвалася выданне археалагічнай карты Віцебскай губерні (надрукаваны часткова ў працы А.П. Сапунова «Река Западная Двина») [20, примечанія 202, 206, 247].

Беларусь у другоі палове XIX ст. перажывала перыяд «кантыкварыянізму» – той самай з'явы, якая набыла вялікі размах у Еўропе з часоў Рэфармацыі і спрыяла інстытуцыялізацыі археалогіі як самастойнай навукі. Калекцыянаванне на землях Беларусі, як і паўсюдна, мела крайняя праявы: злоўживанне калекцыянерамі ў сіправе падробкі рэчаў, іх куплі-продажы і г.д. Аб недапушчальнасці падобных праяў не раз выказваліся многія аўтары (Ф.В. Пакроўскі, А.М. Семяноўскі, Е.Р. Раманаў) [11, с. 32; 18, с. 24; 21, с. 84].

Станоўленне кожнай навукі, у тым ліку археалогіі, – гэта доўгі і складаны працэс. У XIX ст. на Беларусі быў выпрацаваны і адлюстраваны асноўныя прынцыпы палявой археалагічнай практикі – ад апісанія вынікаў першых аматарскіх раскопак (Ф.Я. Нарбут, А.М. Семяноўскі, Г.Х. Татур і інш.) да ўнармаванай сістэмы фіксаныі працэсу раскопак курганоў і грунтовых могільнікаў (К.А. Гаворскі, У.З. Завітневіч, Ф.В. Пакроўскі, Е.Р. Раманаў, У.І. Сізоў, М.В. Фурсаў і інш.). Пры гэтым да апошняй трэці XIX ст. методыка раскопак гарадзішчаў і курганоў не знайшла адлюстраванне ў гістарыяграфіі, фактычна была абмежаваная апісаннем гарадзішчаў і ўрочышчаў і зборам этнографічнага матэрыялу (З. Даленга-Хадакоўскі, А.М. Семяноўскі, К.П. Тышкевіч). На прыканцы XIX ст. з'явіліся і першыя спробы апісанія помнікаў архітэктурнай спадчыны, перш за ёсё храмавай візантыйскай традыцыі (К.А. Гаворскі, А.М. Паўлінаў, А.М. Семяноўскі).

Многія напрацоўкі напярэдніх гадоў сталі вызначальнымі ў развіціі беларускай археалогіі пачатку XX ст. У прыватнасці, у пачатку XX ст. у палявой практицы замацавалася методыка раскопак курганоў траншямі крыж-накрыж (творчая спадчына А.К. Кіркора). Працягвалі навуковую дзеянасць вядомыя даследчыкі, сярод якіх Е.Р. Раманаў і У.І. Сізоў. Яны і іх вучні ў 20-х гадах XX ст. заклалі асновы развіція археалагічнай навукі ў БССР.

## ЛІТАРАТУРА

1. Алексеев Л.В. Археологические памятники эпохи железа в среднем течении Западной Двины (материалы к археологической карте Витебской области БССР) // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 273 – 313.
2. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Беларуси XVI в. – 30-е годы XX в. / Под ред. Б.А. Рыбакова. Мин.: Беларуская навука, 1996. – 206 с.
3. Алексеев Л.В. Очерк истории белорусской дореволюционной археологии и исторического краеведения до 60-х годов XIX в. // Советская археология. – 1967. – № 4. – С. 146 – 163.
4. Гетаў В.В., Штыхай Г.В. Археология Беларусі // Археология і нумізматыка Беларусі. – Мин.: Беларуская энцыклапедыя, 1993. – С. 7 – 15.
5. Говорский К.А. Поездка (14 сентября 1852 г.) из г. Полоцка по направлению так называемой Ольгердовской дороги // Записки Императорского археологического общества. – СПб. – 1853. – Т. V. – С. 88 – 97.
6. Завітневіч В.З. Формы погребального обряда в Могілёвских курганах Минской губернии // Труды IX Археологического съезда в Вильне 1893 / Под ред. граф. Уваровой и С.С. Слуцкого: В 2 т. Т. I. – М.: Типография Э. Лінсера и Ю. Романа. 1895. – С. 221 – 235.
7. Каханоўскі Г.А. Археология і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI – XIX стст. – Мин.: Навука і тэхніка, 1984. – 124 с.
8. Каханоўскі Г.А., Кіркор А.К. Археология і нумізматыка Беларусі. – Мин.: Беларуская энцыклапедыя, 1993. – 326 с.
9. Кіркор А.К. Значение и успехи археологии в наше время // Записки Виленской археологической комиссии. Ч. I / Под ред. А.К. Кіркора и М. Гусева. – Вильня: Друк. І. Завадскага, 1856. – С. 25 – 39.
10. Кіркор А.К. Белорусское Полесье // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. Н.Н. Семёнова. – Т. III. Ч. 2. – М.: Издание типографа-книгопродавца М.О. Вольфа, 1882. – С. 235 – 490.
11. Люцинский могильник // Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою археологическою комиссию № 14. / Древности северо-западного края. Т. I. Вып. 2. – СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1893. – 83 с.
12. Марзалюк І.А. Еўдакім Раманавіч Раманаў – археограф і археолаг Магілёўшчыны // Магілёўская дауніна. – Магілёў, 1993. – С. 37 – 45.
13. Павлинов А.М. Древние храмы Витебска и Полоцка // Труды IX археологического съезда в Вильне 1893. Под ред. граф. Уваровой и С.С. Слуцкого: В 2 т. Т. I. – М.: Типография Э. Лінсера и Ю. Романа, 1895. – С. 1 – 18.
14. Покровский Ф.В. К исследованию бассейна Вилии в археологическом отношении. – М.: Типография Лихтенера, 1899. – 156 с.

15. Покровский Ф.В. Археологическая карта Виленской губернии. - Вильна: Типография А.Г. Сыркина. 1893. - 193 с.
16. Покровский Ф.В. Археологическая карта Гродненской губернии. - Вильна: Типография А.Г. Сыркина. 1895. - 165 с.
17. Покровский Ф.В. К исследованию курганов и городищ на восточной окраине современной Литвы // Труды IX археологического съезда в Вильне, 1893 / Под ред. граф. Уваровой и С.С. Слуцкого; В 2 т. Т. 2. - М.: Типография Э. Лиснера и Ю. Романа, 1897. - С. 138 - 196.
18. Покровский Ф.В. Курганы на границе современной Литвы и Белоруссии // Труды IX археологического съезда в Вильне, 1893 / Под ред. граф. Уваровой и С.С. Слуцкого. В 2 г. Г. 1. - М.: Типография Э. Лиснера и Ю. Романа, 1895. - С. 166 - 220.
19. Программа действий Виленской ахеологической комиссии // Записки Виленской археологической комиссии. Ч. 1 / Под ред. А.К. Киркора и М. Гусева. - Вильня: Друк. І. Завадского, 1856. - С. 7 - 15.
20. Сапунов Л. Река Западная Двина. Историко-географический обзор. - Витебск: Типолитография Г.А. Малкина. 1893. - 512 с; [I.XIX] [3].
21. Сементовский А. Памятники древности Витебской губернии. - СПб: Типография К. Вульфа. 1867. - 74 с.
22. Сементовский А.М. Белорусские древности. Вып. I. - СПб.: Типолитография Н. Стефанова, 1890. - 136 с.
23. Татур Г.Х. Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и ея археологическое значение. - Мин.: Губернская типография, 1892. - 276 с.
24. Тышкевич К. Раскопки курганов в Минской губернии // Виленский вестник. - 1867. - № 20. - С. 2.
25. Фурсов М.В. Курганные раскопки в пяти уездах Могилёвской губернии в 1892 г. // Труды IX археологического съезда в Вильне, 1893 / Под ред. граф. Уваровой и С.С. Слуцкого; В 2 т. Т. 1. - М.: Типография Э. Лиснера и Ю. Романа, 1895. - С. 236 - 245.
26. Tyszkiewicz K.H. Wilija i jej Brzegi. - Drezno: Drukiem i nakladem J.I. Kraszewskiego. - 1871. - 362 s.